

ЛЁГКІХ ШЛЯХОЎ НЕ ШУКАЎ

Імя Максіма Багдановіча стала сімвалам гарачай юнацкай любві да Радзімы і веры ў творчыя сілы народу. У змрочных дні рэакцыі, калі беларуская мова лічылася выключна «музыкаю» моваю, ён марыў аб tym часе, калі беларускі народ стане поруч з самымі культурнымі народамі свету і Ѹпясе свой дар у скарбіцу сусветнай культуры. Сваё кароткае, але мэтанакіраванае жыццё ён аддаў развіццю беларускай культуры. Цікава нават паверъць, што за 10 гадоў юнак мог стаць выдатным паэтам, публіцыстам і першым беларускім крытыкам і літаратуразнаўцам, які намеціў асноўныя шляхі развіцця маладой беларускай літаратуры.

Першы свой твор «Музыка» М. Багдановіч апублікаваў у ліпені 1907 года, калі яму яшчэ не споўнілася 16 год, а ў маі 1917 года дванаццацігадовага паэта не стала. І калі юнечесцівдржальная паэзія Максіма Багдановіча была дэйнай казнай, то само жыццё паэта надобна па прыгожую, але трагічную легенду.

Пра жыццё і творчасць Багдановіча напісана пямала цікавых кніг. І з кожнай новай кнігай мы адкрываем усё новыя старонкі жыцця паэта. Але закрытых для нас старонак яго жыцця яшчэ вельмі многа. І таму нас цікавіць кожны новы факт з яго біяграфіі.

Большую частку біяграфічных звестак пра паэта мы даведваемся з успамінай яго бацькі, вядомага беларускага этнографа Адама Ягоравіча Багдановіча, напісаных у 1923 годзе па просьбе Інстытута беларускай культуры.

Успаміны Адама Ягоравіча знаўміяць нас з сям'ёй, з яе нацыянальнымі традыцыямі, расказваюць пра дзіцячыя і юнацкія гады паэта, пра ўмоўы, у якіх ён рос, вучыўся і фарміраваўся як мастак.

Максім вырас у інтэлігентнай беларускай, але абруселай сям'і. Рос і вы-

хоўваўся далёка ад Радзімы, на берагах Волгі. Што ж прымусіла яго стаць адным з самых яркіх песняроў Беларусі, першым крытыкам і тэарэтыкам беларускай літаратуры? «...Чым вытлумачыць выбар настаноўкі мэты?— задае сабе пытанне Адам Ягоравіч і адказвае:— Перш за ўсё ўнутраным, відавочна непераадольным захапленнем роднай стыхіі, інтуіцыяй, унаследаванай ад продкаў».

Сам Адам Ягоравіч таксама ўнаследаваў ад продкаў любоў да родных мясцін, да нацыянальных традыцый, да беларускіх звычаяў і вуснай народнай творчасці. Ён беражліва збраў мілья яго сэрцу як успаміны дзяянствія старыя казкі і паданні. Але ў тых змрочных часы ён не верыў умагчымасць развіцця нацыянальнай беларускай культуры. У сваёй кнізе «Переходы древнего міросозерцания у белорусов. Этнографіческі очерк» (Гродна, 1895) Адам Ягоравіч сцвярджаў, што «...жыццё беларуса і яго творчая дзеянасць носяць выразны адбітак няразвітасці, адсталасці, забітасці».

Максім Багдановіч усю сваю творчую дзеянасць прысвяціў таму, каб наблізіць час, калі беларуская літаратура ўпісе свой уклад у скарбіцу сусветнай культуры. «Наша пісьменнасць... вялікім пачуццем напоўнена..., не на грашовых спраўах трываеца яна і ніколі не пойдзе чысціць боты капіталу».

У 1923 годзе Інстытут беларускай культуры распачаў пошуки літаратурнай спадчыны Максіма Багдановіча і зварнуўся да Адама Ягоравіча з просьбай напісаць успаміны пра сына. Толькі азінаёміўшыся з рукапісамі, бацька зразумеў, якую тутанічную працу прарабіў яго сын. Характарызуочы рысы харектару Максіма, Адам Ягоравіч пісаў: «У працы быў настойліві і ўпарты. Паставіўшы якую-небудзь мэту, ён цвёрда і пяцухильна

імкнуўся да яе ажыццяўлення». І дадзе: «З той жа ўпартасцю ён адносіўся і да вывучэння беларускай мовы і да пісання вершаў на ёй. Калі прынесьць пад увагу неабходнасць вучэння і ўсе абставіны яго жыцця, то нельга не прызнаць яго работу ў гэтай сферы велізарнай. І нельга не палічыць гэтага прадпрыемства нават дзёрзкім. Не пайшоў жа ён па лініі пайменішага супраніўлення: не стаў пісаць па-руску. Яго пераклады сваіх жа вершаў сведчаць, што ён і па-руску мог бы пісаць надзірныя верши. Але ён гэты лёгкі шлях яшчэ ў дзіцінстве адвергнуў і смела рашыў пераадолець велізарныя цяжкасці, каб пісаць прыгожыя верши і ўзбагаціць гэтую мову новымі мастацкімі формамі. Да апошніх мэт ён імкнуўся зусім свядома...»

Якія цяжкасці ён пераадолеў на гэтым шляху, сведчаць яго рукапісы і спыткі: колькі там выпісаны слоўнікі, зборнікі і старадрукаваных кніг! Які з паэтаў, хто ўсмактаў беларускую мову з малаком маці, узімаў гэтую цяжкую, карпатлівую, крахаборчую працу? А ён, слабагруды, хілы, паднім. І нёс яе цярпіліва, упарты і для міне і для ўсіх, хто яго акружай, непрыкметна».

Пачынаючы з 1923 года, Адам Ягоравіч начаў збіраць раскіданыя па розных дарэвалюцыйных выданіях публікацыі Максімавых твораў, дамаўляючы з Максімавымі таварышамі, каб напісалі ўспаміны. Збіраючы матэрыялы, спісваўся са сваякамі.

Ніжэй публікуючу ў скарочаным выглядзе пісьмы Адама Ягоравіча да Веры Іванаўны Кунцэвіч. Пасля смерці Веры Іванаўны (1949 год) іх захоўвалі яе дачка — Наталля Глебаўна Кунцэвіч, якая жыве ў Горкім па вуліцы Мініна, д. 29, кв. 1.

У 1964 годзе Наталля Глебаўна перадала іх мне, і цяпер яны захоўваюцца ў Дзяржаўнай бібліятэцы імя У. І. Леніна.

15/ІХ-25 г.
Яраслаўль.

Дарагая Верачка!

шаноўная цётка і ўсе любыя майму сэрцу пляменинцы і ўнучкі!

Я таму цябе, Верачка, паставіў на чале пісьма, што дзелавая частка яго цябе датычыць.

Зрабі ласку — падыдзі ў мясцовую Цэнтральную публічную бібліятэку на Варварцы, спытайся там т. Драніцы-

¹ Веру Іванаўну Кунцэвіч (народжаную Гапановіч), пляменинца Адама Ягоравіча, дачку яго систры Магдаліны, жыла ў Горкім, працавала машыністкай, памерла 10 лютага 1949 г.

на і. напрасі яго пашукаць «Ніжегородскі Ліст[ок]» за 1915 г., прыблізна 90-я нумары. У іх надрукаваны пераклад Максімаў апавядання Франца². Заканчэнне гэтага апавядання ў № 98 ёсць, так што друкаваць не трэба. І наогул пагартай Лісток за гэты год: ці не знойдзеца яшчэ чаго-небудзь Максімавага — перадрукай³. Колькі ўся гэтая аперацыя з перасылкамі і трамваем будзе каштаваць — прышлі рахунак, я вышилю гроны.

Усё гэта трэба зрабіць як мага хутчэй: затрымліваецца размеркаванне матэрыялу.

Пасля напрасі пашукаць «Украінскае жыццё» за 1914-ты год № 11—12 (лістапад — снежань) з артыкулам Максіма «Аб гуманізме і неабачлівасці» і таксама перадрукай. Ведаю, што ты занята. Калі сама не зможаш — напрасі каго-небудзь...

Запіску да Драніцына прыкладаю...
Твой дзядзька Адам.

9/Х-25 г.

Дарагая Верачка!

Як шкада, што ты мне позна адказала і пры тым адмоўна. А я ўжо абнадзеіў Мінск, што справа на мазі. Няважна — ці будзе артыкул перадрукаваны або перапісаны. Адзін фельетон перапісаны няцяжка. Можна абземнаваць толькі артыкулам у «Ніжаг. Лістку», а «Украінскае жыццё» пакінуць у спакоі: яго лягчэй дзе-небудзь знайсці, «Лісток...» жа не знойдзеши.

Калі ты не можаш гэтага зрабіць — напрасі каго-небудзь іншага, напрыклад, Андрушу, калі ён дома. І тады дай яму рэкамендацельнае пісъмо і ўсе неабходныя ўказанні. Калі Андрушы няма — магчыма знойдзеца яшчэ чаго-небудзь, хто зможа зрабіць гэтую нескладаную справу. Што будзе каштаваць — я заплачу.

Я ведаю, што Вы вельмі холадна адносіцеся да выдання твораў Максіма. Але ўжо не да такой ступені варожа, каб не выканана майскія просьбы па адшуканні добраахвотніка. Рускія артыкулы пойдуть у дадатак і таму яшчэ не позна. Аднак западта дойга марудзіць не варта...

Ваш. А. Багдановіч.

15/Х-39 г.

Дзякую табе, дарагая Вера, за пры-

² Апавяданне І. Франка «Муляр» перакладзена М. Багдановічам з украінскай на рускую мову («Каменіцкі») і апублікавана ў газэце «Ніжегородскі лісток», 1915, № 94 ад 9 красавіка і № 98 ад 13 красавіка.

³ У «Ніжегородскім лістку», 1915, № 188 ад 13 ліпеня апублікаваны верш І. Франка «На реке вавилонской», перакладзены на рускую мову М. Багдановічам.

сылку выразкі аб выданиі вершаў Максіма ў зборніку. Пасля далучэння Заходній Беларусі цікавасць да яго ажывілася, бо адначасова мне прыслалі артыкул у «Літературнай газете» № 54 нейкага Мазалькова вельмі хвалебны, з якога я даведаўся, што груна паэтаў... выпускаюць у бліжэйшы час зборнік «Выбраных вершаў» М. Багдановіча ў сваіх перакладах на расейскую. Пераклады, інаколькі я магу меркаваць па некаторых узорах, невысокай якасці, але ўсё ж сведчаць аб наяўнасці цікавасці да пісьменніка з нашай сям'і. З Максімам Багдановічам у целым знаёмы вельмі нямногія, бо выданиі яго «Твораў» Белар. Акад. навук [Інстытута беларускай культуры] у продаж не пускаліся, а толькі служылі матэрыялам для абмену з іншымі выдавецтвамі. Зборнік «Вянок», выдадзены ў амежаванай колькасці экземпляраў, яшчэ пры

жыцці паэта ўесь разышоўся. Дара-
чы, у Вільні ён быў перавыдадзены ў
20-х гадах ды, напэўна, і яшчэ пера-
выдаваўся. Цяпер Вільню мы пера-
даем Літве—абставіны наўрад ці
спрыяльныя для выдania беларускіх
аўтараў: яна будзе адрэзана ад Бела-
rusi. Але пажывем, то ўбачым, калі
не я, дык ты...

Будзь здарова.
Твой дзядзька Адам.

Асобныя штрыхі з жыцця Максіма могуць быць і ў іншых пісьмах сваякоў і родзічаў. У свой час Адам Ягоравіч прасіў некаторых знаёмых напісаць успаміны пра сына. Можа і яны дзе захаваліся. Рукапісныя матэрыялы трэба шукаць, каб па крупінках сабраць як мага больш кветак у вянок памяці паэта.

Ніна ВАТАЦЫ.